

Злачыннасць непаўналетніх:

На 01.07.2018 ў дачыненні да 192 непаўналетніх з боку ІДН Лідскага РАУС праводзіцца індывідуальная прафілактычная работа, у тым ліку ў дачыненні да 4-х асуджаных з адтэрміноўкай выканання пакарання, у дачыненні да 1-га асуджанага з умоўным непрымяненнем пакарання, у дачыненні да 1-га асуджанага да грамадскіх прац у выглядзе 120 гадзін. З іх школьнікаў 82, навучэнцаў ПТВ 75, навучэнцаў каледжаў 32, студэнтаў ВНУ-1, не працуючых 2. На прафілактычным уліку ў наркалагічным кабінёце Лідскага ПНД складаецца 68 падлеткаў за ўжыванне спіртных напояў, на дыспансерным уліку 1 і 1 за ўжыванне таксічных рэчываў.

У 2018 годзе на тэрыторыі Лідскага раёна непаўналетнімі па завершаных крымінальных справах здзейснена 10 (-10) злачынстваў, з удзелам 12 (+1) асоб. Удзельная вага 2,5% (-2,0%) пры сярэднеабласным паказчыку 2,7%.

10 злачынстваў здзейснена 11 н / л, з іх з адным н / л ІДН праводзілася ІПР і адным дарослым;

3 злачынствы здзейснена ў групе, група з 1 н / л і 1 дарослага і група з 3-х непаўнагадовых без удзелу дарослых;

па занятасці: школьнікаў 5 (3 злачынствы), ліцэістаў 5 (5 злачынстваў), якія не працуюць і ня навучэнцаў 1 (1 злачынства), ГУОР 1 (1 злачынства);

па кваліфікацыі: арт. 205 - 8, арт. 339 - 2.

У 2018 годзе за парушэнне антыалкагольнага заканадаўства прыцягнута да адказнасці 166 (106) непаўналетніх, за дробны крадзеж 4 (0), за ўцягванне падлеткаў у антыграмадскія паводзіны 72 (+37) асоб.

У 2018 годзе правяраюцца 27 прадпрыемстваў гандлю і грамадскага харчавання, з мэтай выяўлення парушэнняў правілаў гандлю спіртнымі напоямі, у тым ліку рэалізацыі алкагольнай прадукцыі непаўналетнім. У ходзе праведзеных праверак выяўлена 8 (-2) факты продажу спіртных напояў і піва непаўналетнім.

У мэтах павышэння прававой культуры непаўналетніх ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі раёна праведзена 173 (+31) выступленняў на прававую тэматыку.

ПАМЯТКА непаўналетняму (яго бацькам) аб правілах бяспекі

На ВОДЕ:

Калі купаешся, побач павінны быць дарослыя - у складанай сітуацыі яны заўсёды дапамогуць!

Нырай ў добра знаёмых месцах, там, дзе пад вадой няма небяспечных прадметаў!

Калі не ўмееш плаваць, купайся толькі ў спецыяльна адведзеных адведзеных месцах!

На надзіманых прадметах якая плавае недалёка ад берага - такія плаўсродкі могуць парвацца!

Ня купайся ў забароненых месцах рэк, азёр і іншых вадаёмах.

За гэта прадугледжаная адміністрацыйная адказнасць (ст.23.63 КаАП РБ) у выглядзе штрафу памерам да 73,5 рублёў (тры базавыя велічыні).

На пабудовах, закінутых будынках, кар'ерах:

Не гуляй на пабудовах, закінутым будынку, яны ў любы момант могуць абрынуцца і прывесці да трагедыі. Кар'еры небяспечныя тым, што могуць раптам абсыпацца.

Начальнік ІДН Лідскага РАУС

І.В. Давыдзенка